

# ЗА ЛЕНІНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН  
партбюро, камі-  
тэта ЛКСМБ,  
прафкома, МК  
і рэктарыята  
Беларускага  
дзяржаўнага  
універсітэта

№ 18 (92)

14 снежня 1939 г.

№ 18 (92)

## 24 СНЕЖНЯ—ДЗЕНЬ ВЫБАРАУ У МЯСЦОВЫЯ СОВЕТЫ ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ АДДАДЗІМ СВАЕ ГАЛАСЫ ЗА ЛЕПШЫХ ЛЮДЗЕЙ НАШАЙ РАДЗІМЫ ДАКАЗАЎШЫХ СВАЮ АДДАНАСЦЬ СПРАВЕ ПАРТЫ ЛЕНІНА-СТАЛІНА!



### ВЫХАВАНЕЦ ПАРТЫ

Чыгуначнікі станцыі Мінск аказалі вялікае давер'е свайму выхаванцу Майсею Ханонавічу Хасіну, вылучышы яго кандыдатуру для тайнага галасавання ў дэпутаты Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных. Яго добра ведаюць усе чыгуначнікі Мінскага вузла і працоўныя Кагановіцкага раёна, як стойкага большавіка, гарачага патрыёта свайго любімай радзімы.

За кароткі час тав. Хасін звыраў ад сакратара комсамоўскай арганізацыі завода імені Мяснікова да сакратара Кагановіцкага райкома партыі.

Мне, як таварышу па рабоце, добра вядомы ўсе якасці гэтага сапраўднага большавіка. Тав. Хасін, працуючы на чыгуначцы, чула і ўважліва адносіўся да запытаў кожнага рабочага, кожнага камуніста. Ён надвычай многа дапамог мне ў ідэйна-палітычным рэсце. Будучы сакратаром парткома Мінскага чыгуначнага вузла ў 1938 годзе, тав. Хасін дапамог мне, як малодшаму партыйнаму кіраўніку, правільна арганізаваць і наладзіць партыйную работу. Вучачыся сам, ён сістэматычна пера-

даваў нам вопыт партыйнай работы. На любое пытанне я заўсёды атрымліваў ясны і вычарпальны адказ. Тав. Хасіну ўласцівы прастата і клопаты аб малалых работніках.

І зараз, калі тав. Хасін працуе сакратаром Кагановіцкага райкома партыі, я заўсёды па любому пытанню партыйнай і гаспадарчай работы атрымліваю ад яго канкрэтную дапамогу.

Няма сумнення ў тым, што тав. Хасін, будучы дэпутатам Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных, апраўдае сябе і на гэтай вялікай дзяржаўнай рабоце.

Я заклікаю ўсіх выбаршчыкаў Кагановіцкай выбарчай акругі № 35 у дзень выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных—24 снежня—усім, як аднаму, аддаць свае галасы за зялёнага сына народа, выхаванца вялікай партыі Леніна—Сталіна Майсея Ханонавіча Хасіна.

**П. Я. САБІЛО, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, сакратар вузлавага парткома станцыі Мінск.**

...Чаго трэба наогул патрабаваць ад сваіх дэпутатаў, калі ўзяць з усіх магчымых патрабаванняў найбольш элементарныя патрабаванні?

Выбаршчыкі, народ павінны патрабаваць ад сваіх дэпутатаў, каб яны аставаліся на вышыні сваіх задач, каб яны ў сваёй рабоце не спускаліся да ўзроўню палітычных абыяцельцаў, каб яны аставаліся на пасту палітычных дзеячоў, ленінскага тыпу, каб яны былі такімі-ж яснымі і пэўнымі дзеячамі, як Ленін, каб яны былі такімі-ж бесстрашнымі ў баі і бясплітаснымі к ворагам народа, якім быў Ленін, каб яны былі свабодны ад ўсялякай панікі, ад ўсялякага падабенства панікі, калі справа пачынае ўскладняцца і на гарызонце вырысоўваецца някажнабудзь небяспека, каб яны былі гэтак-жа свабодны ад ўсялякага падабенства панікі, як быў свабодзен Ленін, каб яны былі гэтак-жа мудры і нетароплівы пры рашэнні складаных пытанняў, дзе патрэбна ўсебаковая арыентацыя і ўсебаковы ўліч усіх плюсаў і мінусаў, якім быў Ленін, каб яны былі гэтак-жа праўдзівы і чысты, якім быў Ленін, каб яны гэтак-жа любілі свой народ, як любіў яго Ленін.

(І. В. Сталін. 3 прамовы на прадыбарчым сходзе выбаршчыкаў Сталінскай выбарчай акругі г. Масквы 11 снежня 1937 года).

### ВЯЛІКАЕ НАРОДНАЕ СВЯТА

Выбары ў мясцовыя Саветы завяршаюць перабудову ўсіх органаў дзяржаўнай улады на аснове Сталінскай Канстытуцыі.

«Ніколі ў свеце, — гаварыў таварыш Сталін, — яшчэ не была такіх сапраўды свабодных і сапраўды дэмакратычных выбараў, ніколі! Гісторыя не ведае другога такога прыкладу. Справа ідзе не аб тым, што ў нас будуць выбары ўсеагульныя, роўныя, тайныя і прамыя, хача ўжо гэта само па сабе мае вялікае значэнне. Справа ідзе аб тым, што ўсеагульныя выбары будуць праведзены ў нас як найбольш свабодныя і найбольш дэмакратычныя ў параўнанні з выбарамі любой другой краіны ў свеце».

Ад работы мясцовых органаў улады залежыць абслугоўванне і задавальненне ўсіх патрэб насельніцтва. Ад іх дзейнасці залежыць выкарыстанне гаспадарча-палітычных задач, якія ставяць перад намі, горадам, раёнамі. Ад іх дзейнасці залежыць насяховае ажыццяўленне ўсіх рашэнняў партыі і ўрада.

Выбары ў мясцовыя Саветы яшчэ больш умацоўваюць сацыялістычную дзяржаву рабочых і сялян.

Выбары яшчэ раз прадмаструюць маральна-палітычнае адзінства савецкага народа, яго бясплітасную адданасць большавіцкай партыі, савецкаму ўраду і праўдзіву народу вялікаму Сталіну.

Працоўныя на сваіх сходках вылучылі лепшых людзей — камуністаў і беспартыйных — у дэпутаты абласных, гарадскіх і раённых Саветаў дэпутатаў працоўных, да канца адданых справе партыі Леніна—Сталіна, справе камунізма.

Па нашай Кагановіцкай выбарчай акрузе № 35 зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты ў абласны Савет т. Хасін Майсей Ханонавіч — сакратар Кагановіцкага РК КП(б)Б.

У гарадскі Савет дэпутатаў працоўных зарэгістраваны т. Фердэр Абрам Хемавіч — сакратар Мінскага гарькома комсомола, Лутоліна Любоў Федаруна — аграном Нарважскага БССР, Палкоўскі Владимир Владиміравіч — машыніст дзю станцыі Мінск, Галаванавіч Іван Леаніевіч — паўпрадзвіжнік РСЧА.

У Кагановіцкі раённы Савет дэпутатаў працоўных зарэгістраваны кандыдатамі тав. Владимірава — работніца прэгатайнай фабрыкі, тав. Ярош Канстанцін Міхайлавіч — майстар цаха завода «Ударнік» і тав. Занілевіч — сакратар Кагановіцкага райкома КП(б)Б.

За іх—кандыдатаў італінскага блока камуністаў і беспартыйных — заклікаю галасаваць у сваім звароце агульны сход прадстаўнікоў ад працоўных Кагановіцкага раёна.

24 снежня ўвесь савецкі народ, галасуючы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, будзе галасаваць за перамогу камунізма ў нашай краіне, за мудоўную знешнюю і ўнутраную палітыку савецкага ўрада і сталінскай ЦК Камуністычнай партыі большавікоў.

Няхай жыве сталінскі блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыве тварца самай дэмакратычнай Канстытуцыі ў свеце, наш вялікі праўдзівы, любімы Сталін!

### СХОД ВЫБАРШЧЫКАЎ

11 снежня партыйным бюро універсітэта быў склікан сход выбаршчыкаў, прымацаванага да нашага універсітэта шостага выбарчага участка.

Дэпутат універсітэта тав. Зудзілін зрабіў зместоўны даклад аб міжнародным становішчы. Яго праслухалі выбаршчыкі з вялікай увагай.

Выступіўшы кандыдат у дэпутаты абласнога савета дэпутатаў працоўных тав. Хасін і кандыдат у дэпутаты гарадскога савета тав. Фердэр дзякавалі выбаршчыкаў за тое высокае давер'е, якое яны ім аказалі, вылучышы кандыдатамі ў мясцовыя органы савецкай улады.

Давераны тав. Сувораву, тав. Шульману і другія выбаршчыкі гаварылі аб тым, што дзень 24 снежня — дзень выбараў у мясцовыя саветы дэпутатаў працоўных — вялікае народнае свята. Выбаршчыкі ўсе як адзін прыдуць на выбарчыя ўчасткі, дружна і аднадушна аддадуць свае галасы за кандыдатаў магутнага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, прагаласуюць за родны савецкі ўрад і любімую ленінска-сталінскую партыю, за вялікага і мудрага Сталіна, які вядзе наш народ да зялёных вяршынь камунізма.

